

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 450 Аб устаанавленні даплат за вучоных ступені і званні

У мэтах стымлявання інтэлектуальна-творчай працы, умацавання навукова-педагагічнага патэнцыялу краіны і павышэння яе ролі ў інавацыйным развіцці эканомікі:

1. Устаанавіць штомесячныя даплаты ў памерах, кратных тарифнай стаўцы першага разраду, якая ўстаанавіваецца Урадам Рэспублікі Беларусь для аплаты працы работнікаў дзяржаўных арганізацый, якія фінансуюцца з бюджэту і карыстаюцца дзяржаўнымі дадаткамі:

1.1. асобам, якія маюць вучоныя званні акадэмікаў і членаў карэспандэнцый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, з улікам іх укладу ў навуку і інавацыйнае развіццё краіны, уключаючы непрацуючых пенсіянераў, якія маюць гэтыя званні, — адпаведна чатырнаццаці і дванаццаці.

Названыя даплаты выплачваюцца Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі па рашэнню яе Прэзідэнта аб назначэнні такіх даплат, якое прымаецца штогод не пазней за 15 студзеня;

1.2. кіраўнікам, намеснікам кіраўнікоў па асноўнай дзейнасці, доктарам (начальнікам) факультэтаў і і намеснікам, загадчыкам (начальнікам) кафедры і і намеснікам, прафесарска-выкладчыцкаму складу дзяржаўных арганізацый адукацыі, якія маюць:

вучоныя ступені доктара і кандыдата навук, — адпаведна шасці і чатыром;

вучоныя званні прафесара і дацэнта, — адпаведна чатыром і дзюм.

Даплаты назначваюцца штогод не пазней за 15 студзеня з улікам укладу названых асобаў у падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў, навуку і інавацыйнае развіццё краіны;

1.3. кіраўнікам, намеснікам кіраўнікоў па асноўнай дзейнасці, навуковым работнікам дзяржаўных навуковых арганізацый і навуковым структурным падраздзяленням дзяржаўных вышэйшых навучальных устаноў, якія маюць:

вучоныя ступені доктара і кандыдата навук, — адпаведна шасці і чатыром;

вучоныя званні прафесара і дацэнта, — адпаведна чатыром і дзюм.

Даплаты назначваюцца штогод не пазней за 15 студзеня з улікам укладу названых асобаў у навуку і інавацыйнае развіццё краіны;

1.4. асобам, якія працуюць (праходзяць службу) у арганізацыях, што фінансуюцца з бюджэту, за выключэннем асобаў, названых у падпунктах 1.2 і 1.3 гэтага пункта, якія маюць:

вучоныя ступені доктара і кандыдата навук, — адпаведна тром і паўтара;

вучоныя званні прафесара і дацэнта, — адпаведна дзюм і адной.

Даплаты назначваюцца штогод не пазней за 15 студзеня з улікам укладу названых асобаў у інавацыйнае развіццё краіны;

1.5. рашэннем аб назначэнні даплат кіраўнікам дзяржаўных арганізацый адукацыі, дзяржаўных навуковых арганізацый, а таксама іншых арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту, якія маюць вучоныя ступені і вучоныя званні, прымаюцца дзяржаўнымі органамі, у падпарадкаванні якіх знаходзяцца гэтыя арганізацыі, іншым асобам, пералічаным у падпунктах 1.2 — 1.4, — кіраўнікам названых арганізацый.

2. Даплаты, што выплачваюцца асобам, якія маюць вучоную ступень і вучонае званне, пастасуюцца:

Даплаты за вучоныя ступені доктара і кандыдата навук, вучоныя званні прафесара і дацэнта асобам, названым у падпункце 1.1 пункта 1 гэтага Указа, не устаанавіваюцца.

Асобам, якія маюць вучоную ступень доктара навук і вучонае званне прафесара, названым у падпунктах 1.2 — 1.4 пункта 1 гэтага Указа, даплат за вучоную ступень кандыдата навук і вучонае званне дацэнта не устаанавіваюцца.

Даплаты за вучоныя ступені доктара і кандыдата навук асобам, якія з'яўляюцца дзяржаўнымі служачымі, па асноўным месцы работы (службы) выплачваюцца ў адпаведнасці з пунктам 16 артыкула 48 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь». Даплаты за вучоныя званні прафесара і дацэнта па асноўным месцы работы (службы) гэтым асобам не устаанавіваюцца.

3. Даплаты за вучоныя ступені і званні, прадугледжаныя ў падпунктах 1.2 — 1.4 пункта 1 гэтага Указа, выплачваюцца за месцы работы (службы) прапарцыянальна фактычна адпрацаванаму часу (аб'ёму выкананых работ) і ўключаюцца ў затраты на вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг), якія ўключаюцца пры падаткаабкладанні.

У арганізацыях, якія фінансуюцца з рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, даплаты, названых у пункце 1 гэтага Указа, выплачваюцца за кошт сродкаў адпаведных бюджэтаў.

4. Прызначаць страўшчыні сілу:

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 1996 г. № 384 «Аб устаанавленні памераў даплат за вучоныя званні і ступені» (Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 27, ст. 707);

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 лістапада 1997 г. № 564 «Аб унясенні далаўнення на Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 1996 г. № 384 і прызнанні страўшчыні сілу Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 3 мая 1997 г. № 11» (Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 31, ст. 996);

пункт 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 1998 г. № 390 «Аб дадатковых мерах па рэалізацыі Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі статусу вышэйшай дзяржаўнай навуковай арганізацыі» (Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 22, ст. 587);

падпункт 4.1 пункта 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2002 г. № 362 «Аб дадатковых мерах дзяржаўнай падтрымкі навукі» (Нацыянальны рээстр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2002 г., № 78, 1/3829);

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 мая 2004 г. № 238 «Аб унясенні далаўненняў і змянення на Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 1996 г. № 384» (Нацыянальны рээстр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г., № 77, 1/5527).

5. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін забяспечыць прывядзенне акту законадаўства ў адпаведнасць з гэтым Указам і прыняць іншыя меры па яго рэалізацыі.

6. Гэты Указ уступае ў сілу з 1 студзеня 2008 г.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА.

25 верасня 2007 г.
г. Мінск

Дзяржкампагранвойскаў Беларусі перайменаваны ў Дзяржаўны пагранічны камітэт, пагранвойскі — у органы пагранслужбы

Адпаведны ўказ кіраўнік дзяржаў падпісаў 25 верасня, паведамліла БЕЛТА ў прэс-службе Прэзідэнта.

Неабходнасць прыняцця дакумента абумоўлена тым, што за гады, што мінулі з моманту ўтварэння пагранічных войскаў Беларусі, абстаноўка ў свеце і сітуацыя вакол краіны, а не дзяржаўнай граніцы істотна змяніліся. На этапе стварэння перад пагранічным ве-

дамствам стаялі задачы па забеспячэнню сувэрэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Рэспублікі Беларусь. Цяпер некалькі пашырыліся і якасна змяніліся напрамкі дзейнасці пагранічнага камітэта.

Прыятнынае значэнне набывае выкананне пагранічнай службы правахоўных функцый па забеспячэнню на дзяржаўнай граніцы надзейнай перашкоды трансгранічнаму злачыннасці.

Уладзімір Найдунюў назначаны паўнамоцным прадстаўніком Беларусі пры Эканамічным саваце СНД

Кіраўнік дзяржаўны Александр Лукашэнка назначыў Уладзіміра Найдунюва паўнамоцным прадстаўніком Беларусі пры Эканамічным саваце Садружжы Незалежных Дзяржаў.

Як паведамліла БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара, указ аб гэтым Прэзідэнт падпісаў 24 верасня.

Адмена ізраільскіх турыстычных візаў
для расіян павялічыць шанцы беларусаў

Пасляхавая перагаворы Ізраіля з Расіяй аб узаемнай адмене турыстычных візаў станаюць падмуркам на вырашэнне гэтага пытання адносна Беларусі. Такую думку ў размове з карэспандэнтам БЕЛТА выказаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Дзяржаўны Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь Зееў Бен-Ар'є.

Штогод Ізраіль наведваюць каля 4-5 тыс. беларускіх грамадзян.

Як паведаміў карэспандэнту БЕЛТА консул Пасольства Беларусі ў Ізраілі Сяргей Палагін, у 2006 годзе Беларусі наведвалі больш як 4,8 тыс. ізраільскіх грамадзян, за восем месяцаў гэтага года — больш як 5,2 тыс.

Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка накіраваў вішавальную тэлеграму члену нацыянальнай каманды рэспублікі па цяжкай атлетыцы Андрэю Аранаву, які дэбютаваў на чэмпіянаце свету, з нагоды заваявання ім залатога медалю. Аб гэтым БЕЛТА паведамліла ў прэс-службе кіраўнік дзяржаўны, Александр Лукашэнка падзякаваў Андрэю Аранаву за пераможнае выступленне, якое парадвала шматлікіх аматараў спорту ў Беларусі.

МАЦЕЙШЫЯ ЗА ХАРВАТАК

У другім матчы ў групе «D» кантынентальнага першынства па баскетболу ў Італіі нацыянальная жаночая зборная Беларусі ўпаўнёўнена выйграў з харватак — 92:66. Самай вынікавай на пляцоўцы срод найшчым змялкам аказалася Таціяна Тройна, якая набрала 19 ачкоў. Саперніцы беларусак у заключным паяўдніку першага раўнда — баскетбалісткі Сербіі. У наступны этап выйдзе па тры наймаццейшыя каманды чвэртага. 12 дружных паездзіць на дзве шахцёркі з улікам набраных ачкоў. Восем наймаццейшых зборных працягне змагацца за ўзнагароды ў плей-оф. Прызёры чэмпіянату Еўропы стануць вядомымі 7 кастрычніка.

Амерыка Дзіяс НУНЬЕС:

УЖО СЁЛЕТА СТАНУЦЬ БАЧНЫМІ КАНКРЭТНЫЯ ВЫНІКІ СУМЕСНАЙ РАБОТЫ

За апошнія дзесяцігоддзе, бадай, не з адной іншай краінай свету ў Беларусі так бурна і дынамічна не развіваліся кантакты, як з Венесуэлай. Нагадаем, яна прызнала незалежнасць нашай дзяржавы ў студзені 1992 года, дыпламатычныя адносіны былі ўсталяваны ў лютым 1997 года. І толькі амаль два гады назад упершыню нашу краіну наведаў міністр замежных спраў Баліварыянскай Рэспублікі Венесуэла. А потым, нібы пасля пэўнага падрыхтоўчага перыяду, выслання аб'ектыўных і суб'ектыўных умоў, пачаўся этап актыўнай і плённай сумеснай працы. Аб яе асаблівасцях і перспектывах карэспандэнт «Звязды»гутарыць з Часовым павераным у справах Венесуэлы ў Беларусі Амерыка Дзіяс Нуньесам.

Некалькі слоў пра суразмоўцу. Нарадзіўся ў 1938 годзе ў штаце Манас, атрымаў вышэйшую ўніверсітэцкую адукацыю, па прафесіі журналіст — працаваў дырэктарам друкаваных выданняў, вёў свае праграмы на радыё. У 2006 годзе быў прызначаны генеральным дырэктарам Міністэрства камунікацый і інфармацыі.

У свой час кіраваў арганізацыяй студэнцкай моладзі, з'яўляецца адным з заснавальнікаў Нацыянальнага саюза журналістаў, сураздартарам канстытуцыі Венесуэлы, быў кіраўніком Кампартыі і краіны, кіраўніком Руху Пятай Рэспублікі, выбіраўся дэпутатам Нацыянальнага сходу.

— Спэцдар Дзіяс Нуньес, як вядома, лідару Венесуэлы і Беларусі аб'ядноўвае рэзкае для палітыкаў розных кантынентаў адноснае погляды на сітуацыю ў свеце. Чым вы гэта можаце патлумачыць і як гэта адбываецца на развіцці адносінаў паміж нашымі краінамі і іх супрацоўніцтве на міжнароднай арэне?

— У ізаляцыі няма межаў. У гэтым плане ідэя збліжэння кантынентаў, і людзі атэасаміліваюцца з іх бачаннем света, хоць іх нэрдажа падзяляе вялікая геаграфічная адлегласць.

Уга Чавес і Александр Лукашэнка — прэзідэнты з падобным бачаннем таго, што адбываецца ў свеце і што павіна быць зроблена для таго, каб пакласці канец войнам за кантроль над светам і гегемонамі, якія ператвараюць людзей у рабоў. Абодва змагаюцца за рост дабрабыту сваіх народаў, у адрозненне ад тых, хто знішчае чалавечства бомбамі і морыць голадам. На існасць, погляды многіх іншых лідараў супадаюць з поглядамі Уга Чавеса і Александра Лукашэнка. І, што самае важнае, многія народы з кожным днём усё больш падтрымліваюць іх і захапляюцца імі, бо яны не падпарадкоўваюцца моцным гэтага свету. Апошняе робіць іх мішнінаю для тых, хто не перастае пльвузгаць на іх і пагражаць ім.

— Стратэгічнае партнёрства Венесуэлы і Беларусі мае на ўвазе развіццё адносінаў не толькі ў нафтавай сфэры (каця, калі не памылочна, менавіта з нафты пачаліся нашы дзелавыя кантакты і дасягнуты першыя вынікі), але і ў іншых



галінаў эканомікі. Дзе і ў чым мы можам быць карыснымі адзін для аднаго?

— Мнушу заўважаюць, што першым буйным крокам нашага дзелавога супрацоўніцтва ўсё ж стаў у мінулым годзе продаж Беларусію Венесуэле некалькіх вялікіх партый хірургію калію для вытворчасці ўгнаенняў. З пачатку гэтага года адносна прадоўжана работа адносна канкрэтызацыі і ўдакладнення 23 першых дагавораў.

Абмеркаванне з вамі іх ксук, нават у некалькіх словах, як кажуць, праз коску, заняло б шмат часу. Але варта адзначыць, што ў сувязі з афіцыйным візітам Прэзідэнта Александра Лукашэна ў Венесуэлу, які адбудзецца сёлета ў лістападзе, стане вядомым станаючы баланс сумеснай калектыўнай працы экспертаў і тэхнічных спецыялістаў абедзвюх краін. І, верагодна, у ходзе візіту будзюць падпісаны новыя дагаворы і пагадненні ў такіх вельмі важных сфэрах, як, напрыклад, пазбагачэнне дзвойнага падаткаабкладання, абарона інвестыцый, барацьба са злчынацтвамі і г.д.

— Надаўня першая партыя з 15 беларускіх трактароў была адпраўлена ў вашу краіну. А не працей і выгаднай было з часам адрыць зборную вытворчасць гэтай сельскагаспадарчай тэхнікі? А потым і прадпрыемстваў па выпуску беларускіх грузавікоў, халадзільнікаў і г.д.? Што вы думаеце на гэты конт?

— Спачатку 15 беларускіх трактароў па пэўны час будзюць падвергнутыя шэрым рабочым нагрузкам для таго, каб дакладна дэведнацца, якія мадэлі гэтай тэхнікі лепш прыстасаваны да клімату Венесуэлы і умоў працы на нашай зямлі. Мэта выпрабавання — выбраць самую адпаведную для венесуэльскай земляробчай мадэлі трактароў. А ўжо потым і лепшыя ўзоры будзюць збірацца на перадавыя нашыя трактарабудзельнікі тэхналогіяў на сумесных прадпрыемствах.

Я ўпэўнены, гэта стане будучай вялікай перамогай Венесуэлы і Беларусі, але не для таго, каб эксплуатаваць іншыя народы, а каб дапамагчы ім развівацца.

— Гэтай восенню, як вы ўжо казалі, у вашай краіне пройде першая нацыянальная выстава Беларусі. Што хацелі б убачыць венесуэльцы на стэндах у экспазіцыі ці, дакладней, — якая беларуская прадукцыя і паслугі могуць выклікаць у іх цікавасць?

— На выставе «Экспа Ферыя Беларусь-2007» будзюць прэзентаваныя выбары больш чым трыохст беларускіх прадпрыемстваў усіх тыпаў. Гэта выдатная магчымасць для патаэнцыяльных венесуэльцаў і ўвогуле лацінаамерыканскіх кліентаў убачыць на свае вочы тое, што ім трэба.

Наш урад ужо зрабаў свой выбар: у яго цікавасць да вашых працывых сельскагаспадарчых

малыяе, і гэта ненармальна. Птушкі збіраюцца ў чароды ў нейкі перыяд года, але калі на птушкаферму ўтрымліваецца паўміліёна кураў, якіх з пакалення ў пакаленне перанасычаюць рознымі бядабудкамі і антыбіётыкамі, то гэта ўжо не тыя куры, што бегаюць у гаспадару па дварах. Такага не павіна быць, і з'яўляецца птушыныя грып, і ўжо птушак знішчаюць па ўсім свеце.

Сейні на комплексах, дзе іх кормяць камбікормам, не ведаюць, што рабіць з буромкам. Тое можа сказаць, якім будзе мяса ад такіх свейнай праз дзвесце гадоў?

Ад каровы рэкардсменка хочучы, каб былі і такія ж цулушкі, а быкі давалі фермам кароў падобных на маму. Але ж такое бывае вельмі рэдка. У жыўлыя, як і ў людзей, далёка не заўсёды дзеці ўдаюцца ў бацькоў.

Чалавек ідзе вобмоцкам, але на кожныя неабудныя крок у Прыроды ёсць адказ — яна ўраўнаважвае сітуацыю.

На Брэстчыне ўжо не хапае мяса і малака для перапрацоўчых прадпрыемстваў, бо раней гэты недахоп кампенсавалася завозам 5 тыс. тон мяса з Польшчы. І як тут дасягнуць высокіх паказчыкаў, калі, напрыклад, у Столінскім раёне цулушкі набіраюць вагу талкі па 280—395 грамаў у суткі, а з сотні пакрытых цулушак талкі 30 станаюцца каровам.

А як выправіць сітуацыю? Слухаючы чыноўнікаў на выязныя пасаджэнні аблыванкамма, складалася ўражанне, што, падняўшыся на трыбуну, людзі развучыліся нармальна гаварыць. Ад бясконцых лібаў, прапанатаў, параўнанняў і графікаў, на якіх стралкі ірваліся ў неба маглі закрукчыцца галава. Можна было падумаць, што ў жыўлагадоўлі поўны ажур. Праўда, кіраўнік вобласці вяртаў выступлючых на зямлю і прасіў гаварыць па сутнасці.

На пасаджэнні прыйшлі да высновы, што неабходна стымляваць работу асеміятараў — павысіць ім зарплату. Сёння тэхнік асеміятар адпаведна рэгламентаванаму раскладу за абслугоўваннем 500 кароў атрымлівае 370—395 тыс. рублёў, а калі ў яго статак за 1000 кароў, то зарплата ўжо ў межах 650 тыс. Адназначна, што нагрузка вялікая і зарплата не адпавядае ёй. Асеміятар абавязаны атрымліваць грошы за кожную цэлю, а не сядзець на голай зарплате. І тады з'явіцца зацікаўленасць да вынікаў сваёй работы.

Хоць зарплата не зробіць чалавек спецыялістам і сумленным чалавекам — неабходна падбіраць кадры і адпрацоўваць тэхналогі асеміянента. І ўсё ж сітуацыю цалкам пад кантроль немагчыма ўзяць па незалежна ад чалавека прычынах.

Намеснік старшыні аблвыканкамма Леанід Цупрык на гэтым жа пасаджэнні расказаў пра дэмаграфічны стан у вобласці. А ён сумны, бо памірае больш, чым нараджаецца.

У сярэднім па раёнах на 100 намельных прыпадае 50—60 нараджэння. А ў Ляхавіцкім і Пінскім і таго меней — крыху больш за 49 і 48 працэнтаў. І толькі ў Баранавічах, Брэсце і Пінску сітуацыя больш-менш стабільная.

Пасля пачутая адзін з прысутных усміхнуўся: «Вуць людзі дзяць не хочучы, а тут з каровамі паспрабуй разбярэся!»

І тое праўда.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Венесуэла—Беларусь

для людзей з абмежаванымі фінансавымі рэсурсамі. Ужо над вырашэннем гэтай задачы працуюць эксперты ў галіне плаванаўня і праектавання.

Потым да нас прыедуць беларускія інжынеры і тэхнік-будуаўнікі для сумеснай з венесуэльцамі працы. Вядома, размова ідзе аб дагаворах паміж дзяржавамі, а не прыватнымі арганізацыямі.

— Не за гарамі зіма. У гэтай сувязі тэма паставак энергазасцебітаў і цэн на іх станаюцца вельмі актуальнай для нас. Як ідзе работа над сумесным праектам па здабычы нафты ў Венесуэле?

— Пастаўкі энерганосцебітаў з Венесуэлы ў Беларусь — нялёгкае пытанне. Але і ў гэтым накірунку таксама назіраецца рух наперад, які кажаў Прэзідэнт Александр Лукашэнка. Венесуэла можа садейніць дыверсіфікацыі паставак энерганосцебітаў. Так, вашай краіне прадстаўляюцца дзёзчыя нафтавыя свідраваньня, на якіх хутка будзе працаваць спецыялісты сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства.

— Нашы дыпламаты заўважылі аб магчымым увядзенні базізавага рэжыму з Венесуэлаў у адносна кароткіх тэрмінах. Ці так?

— Так. Адпаведнае пагадненне мяркуецца падпісаць у ходзе афіцыйнага візіту Прэзідэнта Александра Лукашэна ў Венесуэлу сёлета ў лістападзе.

Я ўпэўнены, што адмена візаў будзе спрыяць наладжванню дзелавых, навуковых і турыстычных сувязяў паміж жыхарамі абедзвюх краін.

— Як вам працуюць і жывецца ў Мінску? Што вы ўжо паспелі цікавага убачыць і дэведнацца аб нашых людзях, традыцыях? Як вам увогуле наша краіна, сталіца?

— Беларусь — вельмі цікавая краіна па многіх прычынах: яе людзях, геаграфіі, культуры, гадчыне, гераічнай гісторыі і інш. Яе трывалая эканоміка (хоць і з моцнай залежнасцю ад паставак энерганосцебітаў зноўку) падтрымлівае правераную палітычную стабільнасць. На вельмі высокай узроўні грамадскага беспэктыву ўзвядзення невялікіх сталёў-спадарожнікаў калі нашай сталіцы Каракаса, гарадоў Маракая і Барынаса. Актуальнай для нас з'яўляецца рэканструкцыя жылых раёнаў з дрэннымі санітарнымі ўмовамі. Мы збіраемся там стварыць камфортабельныя кварталы

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Ваши спецыялісты-будуаўнікі, праектуроўшчыкі ўжо знаходзяцца ў Венесуэле, дзе яны акрамя іншага займаюцца вывучэннем перспектывы ўзвядзення невялікіх сталёў-спадарожнікаў калі нашай сталіцы Каракаса, гарадоў Маракая і Барынаса. Актуальнай для нас з'яўляецца рэканструкцыя жылых раёнаў з дрэннымі санітарнымі ўмовамі. Мы збіраемся там стварыць камфортабельныя кварталы

Ваши спецыялісты-будуаўнікі, праектуроўшчыкі ўжо знаходзяцца ў Венесуэле, дзе яны акрамя іншага займаюцца вывучэннем перспектывы ўзвядзення невялікіх сталёў-спадарожнікаў калі нашай сталіцы Каракаса, гарадоў Маракая і Барынаса. Актуальнай для нас з'яўляецца рэканструкцыя жылых раёнаў з дрэннымі санітарнымі ўмовамі. Мы збіраемся там стварыць камфортабельныя кварталы

Ваши спецыялісты-будуаўнікі, праектуроўшчыкі ўжо знаходзяцца ў Венесуэле, дзе яны акрамя іншага займаюцца вывучэннем перспектывы ўзвядзення невялікіх сталёў-спадарожнікаў калі нашай сталіцы Каракаса, гарадоў Маракая і Барынаса. Актуальнай для нас з'яўляецца рэканструкцыя жылых раёнаў з дрэннымі санітарнымі ўмовамі. Мы збіраемся там стварыць камфортабельныя кварталы

Ваши спецыялісты-будуаўнікі, праектуроўшчыкі ўжо знаходзяцца ў Венесуэле, дзе яны акрамя іншага займаюцца вывучэннем перспектывы ўзвядзення невялікіх сталёў-спадарожнікаў калі нашай сталіцы Каракаса, гарадоў Маракая і Барынаса. Актуальнай для нас з'яўляецца рэканструкцыя жылых раёнаў з дрэннымі санітарнымі ўмовамі. Мы збіраемся там стварыць камфортабельныя кварталы</

«НЕ ПА ЗАКОНУ», А «ПА СУМЛЕННЮ».

Реха публікацыі

Вось у чым пытанне: які знак прыпынку паставіць у канцы

У нумары нашай газеты ад 6 вересня пад рубрыкай «Гарачы тэлефон «Звязды» быў змешчаны матэрыял «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы». Пляціць аванс ці не — вырашае сабіста адміністрацыя гаспадаркі». Коротка нагадаю яго фабулу. Дзяржа ў СВК «Баравое» Дзяржынскага раёна Зоя Віктараўна Шаблюўская адна адышоўвае 11-гадоваю дачку. Напярэдадні Дня ведаў у гаспадарцы павінны былі дваццаць аванс, на які наша заўяўніца вельмі разлічалася, бо трэба было тэрмінова рыхтаваць дзіця да навучальнага года. Аднак грошай жанчына не атрымала, паколькі не прайшла планавую медкамісію, дакладней, аднаго ўрача. Зоя Віктараўна гаварыла, што на тое ў яе былі свае аб'ектыўныя прычыны. Тым не менш гэта стала прычынай таго, што, згодна з аддадзеным бухгалтэры распарадкаваннем галоўнага заатэхніка СВК Дамітрыя Дзянісавы (кіраўнік гаспадаркі быў на бальнічным), аванс Шаблюўскай свачасова выплачаны не быў. Гэта і прымусіла дзяржу патэлефанаваць у рэдакцыю. Пры гэтым Зоя Віктараўна гаварыла, што такая сітуацыя — калі спецыялісты аддаюць распарадкаванні бухгалтэры адносна таго ці іншага работніка — задалася ўжо неаднойчы.

Апашоўна акалічнасць пацвердзіў нам, у прыватнасці, начальнік ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Дзяржынскага райа Якаў Віктараўна Міхай Смольскі, да якога мы звярнуліся з просьбай правярць усю інфармацыю, выкладзеную зьяўніцай. Факты сапраўды пацвердзіліся. Так, дзяржа Шаблюўска не прайшла свачасова медкамісію і за гэта, згодна з заканадаўствам, магла быць не дапушчана да работы (адхілена ад яе) у адпаведны дзень (змену) работніка. Сувязі з выплатамі авансу тут не было ніякай, атрыманне грошы яна мела пойнае права (у тым ліку і згодна з калектыўным дагаворам).

У раўнянчанке было прынята рашэнне выдзеліць Зой Шаблюўскай аднадоваю матэрыяльную дапамогу ў памеры 100 тысяч рублёў для падрыхтоўкі дачкі да навучальнага года, а пакуль матэрыял рыхтаваўся, Міхай Смольскі паведаміў і пра выплату належнага жанчыне авансу. Тым не менш мы папрасілі кіраўніцтва раёна лічыць факт публікацыі (і накіраванні афіцыйна запісу) нагоды для прыняцця адпаведных мераў ад адміністрацыі СВК «Баравое», якія дазваляць сабе ігнараваць нормы заканадаўства адносна выплаты работнікам заробатнай платы. Далейшыя падзеі развіліся ўжо даволі імкліва і, я сказаў бы, нават непрадказальна.

Напачатку расказу пра ліст, які літаральна праз тыдзень пасля публікацыі мы атрымалі ад намесніка старэйшага праўлення СВК «Баравое-2003» спадара Гайсёна. На афіцыйным бланку, на пяці старонках. Цытуючы яго, мы будзем адрозваць дваццаць адказа на пытанні, што ставіцца ў лісце (Вызд. — Рэд.).

«Галоўным рэдактару газеты «Звязда». У газеце «Звязда» ад 6 вересня 2007 года ў артыкуле карэспандэнта Сяргея Расолькі «Пляціць аванс ці не — вырашае сабіста адміністрацыя гаспадаркі» апублікаваны крытычны матэрыял у адносінах да праўлення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Баравое-2003», яго кіраўніка і спецыяліста:

1. Публікацыі абвержэння артыкула.
2. Публікацыі прабаўняў за распускоўжэнне звестак аб асабістым жыцці грамадзяніна Нікалаева Рыгора Іванавіча.
3. Прыняцце адпаведных мераў да супрацоўнікаў газеты «Звязда», адказных за публікацыю артыкула.
4. Правярэнне законнасці выплаты Шаблюўскай 3.В. матэрыяльнай дапамогі ў памеры 100 000 рублёў, паколькі ... (у гэтым артыкуле абавязкі журналіста:
 1. Не правярэнна дакладнасць атрыманых ім звестак, прадастаўлена для публікацыі неаб'ектыўная інфармацыя. Выплата авансу Шаблюўскай 3.В. і іншым работнікам не адменена, а адкладзена і вылічана, іншым работнікам, у той жа дзень, пасля прадастаўлення дакументаў аб праходжанні медыцынскага агляду.
 2. Адаптваючы выплату авансу Шаблюўскай 3.В. праўленне СВК «Баравое-2003» сапраўды парушыла палажэнне калектыўнага дагавора, пры гэтым наступіла «не па закону», а «па сумленню», паколькі адхіленне ад працы на падставе артыкула 49 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь пачынаючы з са сабой пазбаўленне прэміяй за месяц (каля 70 тысяч рублёў), што сапраўды пагоршыла б яе матэрыяльнае становішча. Прапануем рэдакцыі газеты «Звязда» задаць пытанне Шаблюўскай 3.В. і карэспандэнту С. Расольку, чаму б яны аддалі перавагу: незаконным дзеяннем праўлення СВК «Баравое-2003» ці законным, прапанаваным газетай?» (і надальней выпраўлены толькі арфаграфія і сінтаксіс. — Рэд.).

«Шаблюўская 3.В. у жніўні 2007 года адрацавала 20 дзён, 11 дзён мела выхадных. Таму словы «прычым без выхадных» не пацвярджаюць табелем уліку працоўнага часу. Чытаючы артыкул, складалася ўражанне, што ў СВК «Баравое-2003» створаны бесчалавечныя ўмовы для дзяржа: няма калі працісі медыцынскага агляду і няма за што набыць дзіцяці рэчы да школы. У той жа час за першыя 4 ліпеня, калі Шаблюўская 3.В. павінна была працісі медыцынскага агляду, да цяпершняга часу, у яе быў 21 выхадны дзень».

«За фразы «прычым без выхадных» прыносім прабачэнні. Але, па-першае, гэты факт журналіст не выдумав за галаву — ён быў агучаны яму работнікам райвыканкама, які па просьбе рэдакцыі ядзкі і правералі па сутнасці зьяву дзяржа. Па-другое, самае галоўнае, гэты акалічнасць нікім чынам не мяняе сітуацыю: аванс Шаблюўскай павінны быў быць выплачаны ў належны тэрмін. «Заробатная плата за ліпень, у адрэзненне ад большасці гаспадарка раёна, выплачана ў тэрмін, 15 жніўня, што дало магчымасць бацькам... (выкрэслена. — Рэд.) падрыхтаваць дзіця да школы, каб не плакаць потым у падушко. (Што і калі магла набыць Шаблюўская 3.В. да школы за аванс, які выдалілі 30.08 пасля абеду, пры тым, што 31.08 у яе быў рабочы дзень?)»

«Прабачце, а якая сабіста справа ўраць ліста да таго, што і калі жанчына магла набыць дачку да школы за аванс? «Вазьму на сябе смеласць сцвярджаць, што знойдзена ніштам прыкладу сярод сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, дзе дзяржа ў гэтым маюць 10—11 выхадных, пры гэтым атрымліваючы заробатную плату на ўзроўні сярэдняраёна. Да ведама рэдакцыі газеты, у СВК «Баравое-2003» нададзена першачарговым увага захаванню тэрміну выплаты заробатнай платы. Дзякуючы гэтаму на працягу больш як 10 гадоў рэгулярна (2 разы на месяц) выплачвалася заробатная плата і аванс, у адрэзненне ад пераважнай большасці сельскагаспадарчых прадпрыемстваў краіны, у якіх заробатная плата выплачвалася адзін раз ды і тое ў канцы месяца. Колькі ж там парушэнняў Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь і якое поле дзейнасці для карэспандэнта «Звязды». Вос, на наш погляд, тэма для першай паліцыянальнай газеты».

«Кіраўнік гаспадаркі сапраўды па 4,09 уключна знаходзіўся на бальнічным, але пасля выхату на работу з Міхайам Смольскім тэлефоннай размовы не меў. Карэспандэнт абавязаны атрымаць згоду на распускоўжэнне ў сродках масавай інфармацыі звестак аб асабістым жыцці грамадзяніна ад самога грамадзяніна. Грамадзянін Нікалаев Рыгор Іванавіч не даваў згоды рэдакцыі газеты «Звязда» на публікацыю матэрыялаў аб стане свайго здароўя. У сувязі з гэтым скажэннем інфармацыі ў адносінах да СВК «Баравое-2003» карэспандэнт газеты «Звязда» патрабуем:

1. Публікацыі абвержэння артыкула.
2. Публікацыі прабаўняў за распускоўжэнне звестак аб асабістым жыцці грамадзяніна Нікалаева Рыгора Іванавіча.
3. Прыняцце адпаведных мераў да супрацоўнікаў газеты «Звязда», адказных за публікацыю артыкула.
4. Правярэнне законнасці выплаты Шаблюўскай 3.В. матэрыяльнай дапамогі ў памеры 100 000 рублёў, паколькі ... (у гэтым артыкуле абавязкі журналіста:
 1. Не правярэнна дакладнасць атрыманых ім звестак, прадастаўлена для публікацыі неаб'ектыўная інфармацыя. Выплата авансу Шаблюўскай 3.В. і іншым работнікам не адменена, а адкладзена і вылічана, іншым работнікам, у той жа дзень, пасля прадастаўлення дакументаў аб праходжанні медыцынскага агляду.
 2. Адаптваючы выплату авансу Шаблюўскай 3.В. праўленне СВК «Баравое-2003» сапраўды парушыла палажэнне калектыўнага дагавора, пры гэтым наступіла «не па закону», а «па сумленню», паколькі адхіленне ад працы на падставе артыкула 49 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь пачынаючы з са сабой пазбаўленне прэміяй за месяц (каля 70 тысяч рублёў), што сапраўды пагоршыла б яе матэрыяльнае становішча. Прапануем рэдакцыі газеты «Звязда» задаць пытанне Шаблюўскай 3.В. і карэспандэнту С. Расольку, чаму б яны аддалі перавагу: незаконным дзеяннем праўлення СВК «Баравое-2003» ці законным, прапанаваным газетай?» (і надальней выпраўлены толькі арфаграфія і сінтаксіс. — Рэд.).

«Заробатная плата за ліпень, у адрэзненне ад большасці гаспадарка раёна, выплачана ў тэрмін, 15 жніўня, што дало магчымасць бацькам... (выкрэслена. — Рэд.) падрыхтаваць дзіця да школы, каб не плакаць потым у падушко. (Што і калі магла набыць Шаблюўская 3.В. да школы за аванс, які выдалілі 30.08 пасля абеду, пры тым, што 31.08 у яе быў рабочы дзень?)»

«Пра чытачоў і падлісчыкаў «Звязды» ў самой гаспадарцы і за яе межамі я расказу крыху ніжэй. Навошта матэрыяльнага ўроўню Зой Віктараўна... Жанчыну шкада, шчыра шкада, але зьяўтачыся ў рэдакцыю, яна, я думаю, рабіла гэты крок свядома. Значыць, на тое ў яе былі ваўжыя аргументы. І адмовіць ёй у адпачываючы, згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзян», мы не мелі права».

«Мы разгледзілі выключна працоўны канфлікт паміж работнікам і наймальнікам. Спладар жа Гайсёнак, некім маюць, некалькі радкіма ў самым пачатку ліста прызнаўшы факт парушэння палажэння калектыўнага дагавора, далей на пяці старонках фактычна зводзіць усё да маральнага і матэрыяльнага ўроўня, які быў нанесены асобным грамадзянінам і ўсёй гаспадарцы ў цэлым. Праўленне... наступіла «не па закону», а «па сумленню»... А што перахаджала ў такім выпадку «па сумленню» выплаціць дзяржа аванс, нягледзячы нават на тое, што яна не прайшла медкамісію? «Па сумленню» — каб яна падрыхтавала дзіця да школы?»

«Прызнаючы на пачатку ліста, што ў «Звяздзе» быў апублікаваны крытычны матэрыял у дачыненні праўлення СВК, аўтар праз некалькі старонак усю выказвае пажаданне быць на першай паласе пажаванага цэнтральнага выдання ў тым ліку і... маштабна крытычны артыкул, а не дробныя канфлікты. Прабачце, калі ласка, не зусім зразумела: «маштабна» не халіпа? Аўтар ліста, відавочна, малазмяніў з нашай газетай. Бо, як правіла, «дробныя канфлікты» і псуоўжыць нашых чытачоў, якім мы, па магчымасці, імкнёмся дапамагчы ў іх законным вырашэнні. І пра парушэнняў Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь ў плане выплаты заробку мы пісалі неаднойчы (і на першай паласе ў тым ліку), калі былі скаргі з таго ці іншага раёна, гаспадаркі. Што дачыцца СВК «Баравое», дык і ў адносінах да яго, і ў адносінах да старэйшых супрацоўнікаў у тым ліку добра слямы. Паўтараючы, уся праблема дачылася канкрэтнага канфлікту».

«Колькі сёння налічваецца палітычных партый у Беларусі? — Зараз у краіне дзейнічае 16 афіцыйна зарэгістраваных палітычных партый. Дарэчы, колькі я і не выступаў з лекцыямі, на семінарах, нехта і называе дакладную лічбу партый. Нават прыкладную лічбу не ўсё могуць назваць».

«А я змянялася колькасць партый за апошнія 5—10 гадоў? — Магу расказаць пра тое, як змянялася колькасць партый за ўсю найноўшую гісторыю Беларусі. З 1990 года да сённяшняга часу Міністэрства юстыцыі зарэгістравала больш як 40 палітычных партый. Але гэта не значыць, што на нейкім этапе 40 партый адначасова былі зарэгістраваныя і лічыліся дзейнымі. І колькасць увесь час змянялася. Некаторыя партыі зарэгістраваліся, нейкія праз пэўны час пасля зарэгістравання самаліквідаваліся, іншыя ліквідаваліся ў судовым парадку з-за таго, што яны перасталі функцыянаваць».

«Першыя гады незалежнасці была айдэярыя, амаль кожны лідар, які прыходзіў у палітыку, лічыў абавязкам мець уласную палітычную партыю. І да 1994 года ў рэспубліцы было зарэгістравана 25 партый».

«Трэба сказаць, што на той момант патрабаванні да стварэння палітычных партый былі даволі невысакі. Для таго каб стварыць партыю, было дастаткова 100 заснавальнікаў. Гэта ўсяго ў два разы больш, чым сёння патрабуе заканадаўства для стварэння звычайнага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання. Аднак потым Закон «Аб палітычных партыях» гэтыя патрабаванні павысіў. Для стварэння партыі патрабавалася ўжо 500 заснавальнікаў».

«У 1999 годзе заканадаўствам Беларусі планка для партый была паднята. Патрабавалася (які і сёння) не менш за адну тысячу заснавальнікаў, якія пражываюць у большасці абласцей і горадзе Мінску. Чачу сказаць некалькі слоў аб тым, чаму менавіта такія патрабаванні

«Цыкла тут з лесу невядліка Травай заросшая крынічка. Як уб колас».

«Потым быў званок ад жонкі галоўнага заатэхніка Дамітрыя Дзянісавы (якога мы згадалі ў публікацыі ад 6 вересня) — Любові Уладзіміраўны. Яна прасіла дапамогі: паўтара тыдня не працаваў тэлефон, а патраба ў сувязі была вялікая. І пасля ўмяшання газеты яе праблема была хутка вырашана. Дробязь, спадар Гайсёнак? Але адказ па набаляламу пытанню чалавека быў змешчаны на першай старонцы «Звязды» ад 14 вересня. Дарэчы, Любові Уладзіміраўна дагэтуль не выписала нашу газету, але пасля гэтага выдпу абяцала падпісацца».

«Лічэ раўнянчанка па падпісам першага намесніка старэйшага начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Руслана Міхалева быў надзвычай нешматсласным. Хоць за тыдзень да таго мы размаўлялі з Русланам Анфімавічам: напачатку змяняліся сельскагаспадарчыя спецыялісты, а потым больш спакойна; і ўвогуле на сельскагаспадарчы і канкрэтна на канфлікт у СВК «Баравое»: і я афіцыйна асобы і проста які два звычайныя супрацоўцы. Падавецца, знайшлі пэўнае парушэнне па ўсіх п'яці пунктах, якія закралі на, наколькі гэты магчыма ў непрацяглай тэлефоннай гутарцы. Але ж галоўнае не эмоцыі, а сутнасць!»

«На артыкул, апублікаваны ў нашай газеце ад 6 вересня 2007 года «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы», паведамляем, што па пытаньнях, узятыя ў артыкуле, ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання праявило тлумачальную работу з кіраўніцтвам СВК «Баравое-2003», дзе намесніку старэйшага праўлення Гайсёну ўказана на непадпушчальнасць падобных фактаў у далейшым. Пра гэта яшчэ раз ўспраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання нагадала кіраўнікам гаспадаркі на нарадзе. Пытанні, узятыя ў артыкуле, узяты ўспраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання пад кантроль».

«На артыкул, апублікаваны ў нашай газеце ад 6 вересня 2007 года «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы», паведамляем, што па пытаньнях, узятыя ў артыкуле, ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання праявило тлумачальную работу з кіраўніцтвам СВК «Баравое-2003», дзе намесніку старэйшага праўлення Гайсёну ўказана на непадпушчальнасць падобных фактаў у далейшым. Пра гэта яшчэ раз ўспраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання нагадала кіраўнікам гаспадаркі на нарадзе. Пытанні, узятыя ў артыкуле, узяты ўспраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання пад кантроль».

«На артыкул, апублікаваны ў нашай газеце ад 6 вересня 2007 года «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы», паведамляем, што па пытаньнях, узятыя ў артыкуле, ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання праявило тлумачальную работу з кіраўніцтвам СВК «Баравое-2003», дзе намесніку старэйшага праўлення Гайсёну ўказана на непадпушчальнасць падобных фактаў у далейшым. Пра гэта яшчэ раз ўспраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання нагадала кіраўнікам гаспадаркі на нарадзе. Пытанні, узятыя ў артыкуле, узяты ўспраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання пад кантроль».

«На артыкул, апублікаваны ў нашай газеце ад 6 вересня 2007 года «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы», паведамляем, што па пытаньнях, узятыя ў артыкуле, ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання праявило тлумачальную работу з кіраўніцтвам СВК «Баравое-2003», дзе намесніку старэйшага праўлення Гайсёну ўказана на непадпушчальнасць падобных фактаў у далейшым. Пра гэта яшчэ раз ўспраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання нагадала кіраўнікам гаспадаркі на нарадзе. Пытанні, узятыя ў артыкуле, узяты ўспраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання пад кантроль».

«На артыкул, апублікаваны ў нашай газеце ад 6 вересня 2007 года «Працоўны кодэкс, калектыўны дагавор «адпачываючы», паведамляем, што па пытаньнях, узятыя ў артыкуле, ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання праявило тлумачальную работу з кіраўніцтвам СВК «Баравое-2003», дзе намесніку старэйшага праўлення Гайсёну ўказана на непадпушчальнасць падобных фактаў у далейшым. Пра гэта яшчэ раз ўспраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання нагадала кіраўнікам гаспадаркі на нарадзе. Пытанні, узятыя ў артыкуле, узяты ўспраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання пад кантроль».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Прамая лінія

МЕДЫЦЫНСКАЯ ДАПАМОГА. ПЫТАННІ І АДКАЗЫ

На пытанні чытачоў «Звязды» адказвае начальнік ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Уладзіміравіч БРОўКА

«Людміла Паўлаўна Баярава, вёска Лямніца Бялыніцкага раёна: — Я пенсіянерка, узнікла неабходнасць у пратэзаванні зубоў. Калі звярнулася ў абласную стоматалогію, то там трабавалі аплатаць усё па поўным кошце — налічылі 540 тысяч рублёў. Гэта дзве майя пенсіі. Ведаю, што мела права на бясплатнае пратэзаванне, нужо такой магчымасці цяпер забавілася?»

«Раз у два гады (калі ўзнікае такая неабходнасць) пенсіянеры, якія маюць адпаведныя льготы, пратэзуюцца бясплатна. Чалавека могуць адрозваць накіраванне і ў абласную стоматалогію, тут усё залежыць ад сітуацыі — калі, напрыклад, на раённым узроўні такой паслугі не з'яўляецца ўзгодна альбо з-за складанасці работы ў канкрэтным выпадку вымушаны «развесці рукамі». Тады выписваецца накіраванне і пратэзаванне (ужо ў абласной медыцынскай установе) праводзіцца бясплатна».

«Мікалай Уладзіміравіч Барысаў, Старадарожскі раён: — Доўгі час у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

«Дарэчы, у вёсцы закрывалі фельчарска-акушарскія пункты — гэта, маўляў, было абумоўлена складанай дэмаграфічнай сітуацыяй, а працісілі?»

СЕЗОН Т,

ці ГЛЯДЗІЦЕ БЕЛАРУСКАЕ

Восенню самае чаканае свята для культурнага чалавека — адкрыццё тэатральнага сезона. Таму што гэта то самае свята, якое задае тон на ўвесь год. А год як адкрыць, так і правядзеш...

Не ўсім беларускім гарадам пасчасціла так, як Брэсту, дзе на пачатку тэатральнага года праходзіць фестываль «Белая вежа». Ці як Віцебску, куды накіраваўся за гастролімі Бранскі тэатр драмы. Ды не для ўсіх нашых тэатраў раз і назаўсёды вырашана пытанне са спектаклем, які заўсёды адкрывае сезон, як у Купалаўскай «Паўлінка». Спектакль на ўсе часы, які стаў сімвалам самога беларускага тэатра, быццам бы вядомы ад «а» да «я», купалаўскай выразы з яго раззішліся на цытаты. А ў тэатра ёсць нават прыхільнікі, якія бачылі на сцэне Паўлінка розных пакаленняў і могуць параўнаць, напрыклад, ігру Зоі Белавосіц і Юліі Шпілеўскай. Хто б ні іграў Паўлінку, усё роўна, кемліваа беларуская дэбютная зарадка добрым настроем — на ўвесь тэатральны год, дзе, безумоўна, знойдзецца час і для прэм'ер.

Прэм'ера на пачатку сезона — лепшы падарунак для публікі. Такую формулу абралі некаторыя тэатры. Напрыклад, Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Горкага шукаў сваё жаночае імя для адкрыцця. І абвясціў свой «Валюцін дзень». Працяг вядомай гісторыі «Валюцін і Валюціна» Міхаіла Рошчына дапісаў Іван Вырыпаеў, а на сцэне рускага тэатра ў Мінску паставіла Валюціна Еранькова. Адчуваецца, што хацела зрабіць спектакль з вельмі харызматычнымі актэрамі. Каханая герані, якую іграе Ела Масыма, напрыклад, увасабляе любімец тэатралка Сяргей Чэкерэс. Зорка беларускай сцэны Наталія Гайда ў гэтым спектаклі проста здзіўляе сваімі паводзінамі — яна іграе саперніцу галоўнай герані, якая літаральна співаецца. Вось гэта знаходка! Таму што іншыя рэжысёры знаходзілі інтрыгоўца значна менш. Прэм'ера быццам бы адбылася. Але нельга сказаць, што гэта той дзень, які год корміць. Тым больш што год гэты для Рускага тэатра юбілейны: пачаўся 75-ы сезон. Ёсць пра што падумаць.

У тэатры лялек таксама круглая дата — адкрыўся 70-ы сезон. І тут галоўны рэжысёр Алексей Леяўскі вырашыў пачаць яго прэм'ерай. Яна адметная паказам таго, пра што ўсё сёння так клопаюцца ў тэатры, — беларуская драматургія. Казка-прытча «Пясочны замак» паводле Сяргея Кавалёва настрайвае на філасофскі лад. Хто не паспеў яшчэ настроіцца, у суботу, 29 верасня, можа скарыстаць свой шанц далучыцца да гісторыі маленькага Пясчаніка. Ён узводзіць палац з пяску. Здавалася б, бэссэнсоўны занятка, але стваральнік спектакля імкнецца даказаць — галоўнае тое, для каго і навошта ён будзе свае палацы. У гэтым пошук героя па імені Пясочнік. Але пошук самога тэатра ў тым, што, акрамя лялек, у гэтым спектаклі выкарыстоўваюцца візуальныя сродкі — малюнак і праекцыя. А наша публіка любіць пошукі і розныя мастацкія хіткі.

Любіць яна і тое, што сарцу блізкае. Сваё, беларускае мастацтва, якое адкрывае штогод пра нас. У Распубліканскім тэатры беларускай драматычнай оперы пачаўся з «Адувечай песні», пастаяўнай Сяргеем Кавалёвым. З разраду «сваё, якое правэраена часам», ёсць спектакль у афішы Тэатра юнага гледача. «Тарас на Парнасе» увасабілі на сцэне Сяргей Кавалёў і рэжысёр Наталія Башава. А публіка яго выдатна прыняла. Ці не гэта стала вызначальным для таго, каб менавіта гэты спектакль адкрываў ужо не першы сезон у тэатры? Паспех спектакля правэраны нават за межамі Беларусі. Людзі, якія паглядзелі «Тарас на Парнасе» не ведаючы беларускай мовы, назвалі спектакль «Светлым, чыстым, як сама Беларусь».

Стаў сваё — і не праіраваць. Пра гэта сведчыць, напрыклад, такі факт: у нашым сезоне ў афішу Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра вяртаецца папулярны мюзікл «Шлякцяны вадзі» нашага кампазітара Уладзіміра Кандрусевіча. Некалі аншлаваў спектакль вяртаецца на сцэну з трыумфам: другая яго прэм'ера падрыхтавана ў новым акцёрскім складзе, з новымі дэкарацыямі і касцюмамі. Паглядзеўшы зразумееш: не трэба шукаць добра забытае чужое, калі ёсць забытае добрае сваё. Проста можа яго зрабіць па-нашаму.

Добра, калі па-нашаму... Гэта формула працуе і ў дачыненні да Беларускага балета. 28 верасня ў прыхільнаму вытанчанае мастацтва ёсць магчымасць убачыць новую версію балета «Бахчысарайскі фантан», які з'явіўся ў рэпертуары нашага тэатра пасля вайны і ішоў да канца 90-х гадоў. Некалі пакаленню артыстаў ужываліся ў ролі герояў, якіх прыдумав Аляксандр Пушкін. Валюцін Елізаў'р рыхтываў новае прычтанне «Бахчысарайскага фантана», каб зрабіць балетаманам соррыжы да адкрыцця 75-га, юбілейнага сезона на сцэне Палаца Рэспублікі. Юбілейна сцэна ў балеце каецца некалькі — напрыклад 60-гаддзе самога мастацкага кіраўніка, які ў беларускім тэатры працуе ўжо 35 гадоў. Безумоўна, патрэбны соррыжы. Але самым лепшым для ўсіх будзе вяртанне на сцэну роднага тэатра пасля рэканструкцыі.

Ларыса ЦІМОШЫК.

У НАС СВАЕ КАЗАЧНІКІ

Беларускі аніматар Ірына Кадзюкова вярнулася з узнагароднай фестывалю «Залатая рыбка».

Гэта самы буйны дзіцячы кінафестываль у СНД. Ён ладзіцца ў Маскве. Прэзідантам «Залатога рыбка» з'яўляецца аўтар мультфільмаў Віні Пух і ўсе, усе, «усе», народны артыст СССР Фёдар Хітрук. Ад гэтага журы Ірына Кадзюкова атрымала спецыяльны дыплом, а яе фільм «Залатая падковіца» быў адзначаны як «Лепшая казка для дзяцей».

Тое ж самае пачынае павердацца журы фестывалю «Анімэўка» ў Магілёве — Кадзюкову адзначылі «За тонкае прычтанне казачнай тэмы». Паўна, у нашай краіне выраслі свае казачнікі.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Шчыра віншуюць з 55-годдзем Мікалая Андрэевіча БАРБУКА, дырэктара сярэдняй школы ў в. Грэбніца Чэрвеньскага раёна. Шаноўны Мікалай Андрэевіч! Кроць у добрым здароўі па зямным шляху яшчэ шмат гадоў! Асвятляючы сваю жыццёвую сям'янку хатнічым пошукам у будучыню. Хай будзе да веку з табюю вернасць сяброўству, каханню, Бацькаўшчыне.

3 павагай, твае сябры-аднакурснікі.

САБАКА БЫВАЕ КУСЛІВЫМ...

І, на жаль, ад гэтага пакутоўці людзі.

Укус нават самага маленькага сабакі можа законецца бальніцай. Акрамя болю, існуе разнакая магчымасць падпаціць шаленства.

Сабака — гэта зброя. З гаспадаром або сам па сабе. Я заасцерагаю ад нападу сабакі, якія спосабы абароны, і як трэба паводзіць сябе ў такім выпадку, мы паспрабуем расказаць вам з дапамогай спецыялістаў.

Колькасць нападаў сабак на людзей расце. І часта з вельмі цяжкімі вынікамі. Варта ўзгадаць выпадкі, які здарыліся зусім нядаўна ў Мінску. У кватэры 33-гадовай мінчанкі сабакі пароды стафардшырскі тэр'ер напаву на 5-месячную дзяўчынку, пакуль яе матуля хадзіла ў магазін, а бацька ў гэты час спакойна прымаву душ. Дзіця загінула. Супраць мінчанкі ўзбуджана крымінальная справа, магчыма, жанчы-

не пагражае 3 гады зняволення. Нельга забыцца і пра выпадкі 11 жніўня 2006 года, калі шалёны піт-буль-тэр'ер пакусаў пяцігадовага хлопчыка з вёскі Новага Гора Гродзенскага раёна. А з 3 лютага 2005 года ў Бабруйскую балніцу быў дастаўлены 73-гадовы мужчына. Усё яго цела — сцэльнае крывавае месаніна. Так яго пакусаў уласны сабак пароды ратвейлер. Чым не спадабаўся сабаку гаспадар, сказаць зараз цяжка. Пасля чатырохгадзіннай аперацыі мужчыну так і не ўдалося выратаваць. Але мы не будзем успамінаць усё трагедыю, а лепш паспрабуем даць некалькі карысных парад для абароны ад злога сабакі.

Па дапамогу мы звярнімся да старэйшых саюза грамадскага аб'яднання «Беларускае кіналагічнае аб'яднанне» эксперта міжнароднай катэгорыі Андрэя КІСЛЯКОВА, які расказаў нам аб самых даступных спосабах абароны.

У першую чаргу, гаворыць Андрэй Кіслякоў, сабакі — цудоўны тэлепат. Ён вельмі добра адчувае ваш настроі і стан, наўняна адраганілі ў вашай крыві. Але адраналі бывае розным. Ёсць адраналі боізі — вы гатовыя ахвяра, пужаецца сабакі, і пры гэтым ужо гатовыя ёй падпарадкавацца. А ёсць адраналі перамоты, што прысутнічае ў крыві перамоты.

Ніколі не дражніце сабак, не крычыце, не замахвайцеся, не правакчыце на агрэсію. Калі вы убачылі, што зграя сабак раззлеглася сярод дарогі —



Стафардшырскі тэр'ер.

ПУЦЬКАЎСКІЯ КРЫЖЫ І КУРГАНЫ

Пошта «Звязды»

«Добры дзень, паважаная рэдакцыя! Ліста Вам падпісчык са шматгадовым стажам Анастасія Яўрэмаўна Самусева. І вось з якой нагоды: газета распавядала пра каменныя крыжы, знойдзеныя на тэрыторыі Магілёўскай воласці. Справа ў тым, што падобныя крыжы ёсць і ў майёй роднай вёсцы Пуцькі, што ў Чавускім раёне.

Праўда, самы мяне каля трох гадоў там лёс закінуў у Барысаў — я пераехала да дачкі. Але я нядаўна пабывала на тым месцы, дзе стаяць крыжы, і цяпер пішу Вам.

У Пуцьках ёсць два каменныя крыжы. Яны стаяць на высокім беразе ракі Проня, непадалёк ад грамадзянскіх могілак.

Але ёсць і іншыя мясціны ў майёй вёсцы, акія, магчыма, зацкаваць гісторыкаў ці краязнаўцаў. Калі ісці па дарозе ад Пуцькоў да суседняй вёскі Прыльпаўка, то там ёсць курганы, падобныя на вялікія магільні. Можна, гэта пахаванні тых, хто загіннуў у вайну са шведамі?..

А яшчэ на левым бэку Проні ёсць узвышша, пагорак. Ён цяпер парос кустоўям. Калі я была маладая, гэта пасля вызвалення вёскі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, то разам з пагодкамі бегалі туды па арцы. Тады арцынікі былі малыя, а на самай вяршыні стаяў маяк, з вяршыні якога было далёка бачна навокал. Цяпер маяк ужо няма. Дзеці і падлеткі за тым часам адзіна аднаму распавядалі, што на вяршыні пагорка ў старажытнасці была царква, якая потым знікла пад зямлёй, і адтуль, з тымбіні, нібыта былі чуюць званы. Але гэта толькі ўспаміны майго дзяцінства. Шкадуноу цяпер, што тады я не распяла старэйшае пакаленне.

А аднойчы, калі праз Проню будавалі жалезабетонны мост і хацелі браць пясок з гэтага узвышша, то аказалася, што яно насыпное. У падножжы былі знойдзены камяні, пакапазаны чалавекам.

Вось гэта я і хацела напісаць пра сваю родную вёску. Можна, каго зацкаваць гэтыя звесткі, і я працягну ў «Звязды» пра сваю малую радзіму.

З павагай Самусева А.Я.»

Ад рэдакцыі. Вёска Пуцькі месціцца за дзесятак кіламетраў ад раённага цэнтру Чавусы. Яна — цэнтр сельскага Савета. У Пуцьках цяпер больш за сотню двароў, дзе жыве звыш 300 чалавек.

У вёсцы цікавая гісторыя. Напрыклад, у XVII стагоддзі Пуцькі аддалі ў пажыццёвае валоданне падскарбію Вялікага княства Літоўскага Флемінгу, а ў XIX стагоддзі вёска належала графам Талстым.

У пачатку XX стагоддзя тут было адкрыта народнае вучылішча, якое ў часы саветскай улады пераўтварылі ў працоўную школу і пункт па ліквідацыі непісьменнасці для дарослых. Сёння гэта — сярэдняя школа, дзе вучыцца больш за паўсотню дзяцей.

У Вялікую Айчынную вайну вёска акупавалі фашысты, і ў 1944-м спалілі большую частку двароў. Фронт на Проні стаў дзвярцэ мясяцаў, і ў гонар гістарычнага праўры каля Пуцькоў цяпер усталявалі памятны знак.

Краяз непадалёк ад гэтага знака і можна пабачыць той самы пагорак, пра які расказвала наша чытачка Анастасія Самусева. Дарэчы, хоць жанчына і з'ехала з роднай вёскі, а ў Пуцькоўскім сельсаўе яе добра памятаюць.

Ёсць у нас вялікая горка, і яна месціцца на беразе Проні, на супраць вёскі Прыльпаўка, — расказала старэйшая сельскага Савета Наталія Мікалаеўна Лёўшына. — Горку ў нас называюць Гарадок, а сама Прыльпаўка нібыта прыляпілася да Пуцькоў. Адсюль, гавораць, і назва гэтай вёскі. Ды вось старая легенда і нас казала, што гэтую гару шведы шалімакі на насілі над магіламі сваіх таваарышаў. А мая бабуля казала, калі быў тут раец, ехаў каралева ў зала-туй карэч, з'ехала і ўтапілася. А што даччыцка курганова па дарозе на Прыльпаўку, то распавядаю, што тут калісьці была вялікая рака, якая спусцілася, змяніла рэчышча, а на сушы засталіся намылі, малая горка. Але наколькі ўсё гэтыя звесткі сапраўдныя — скажаць цяжка...

Кніга «Памяць. Чавускі раён» узагадвае сярод іншых рэшты гара-

дзішча каля вёскі Прыльпаўка. «На высокіх берагах ракі Проні і яе прытоку, зрэзаных ярамі і равамі, можна і зараз заўважыць сляды старажытных умацаванняў у час глыбей рэштка валу і равоў, чымся парослых лесамі і кустамі. Гэтыя нямныя старажытныя кропачкі з'яўляюцца помнікамі славы нашых продкаў...»

Ёсць у гэтай кнізе і згадка пра групу курганова князя Прыльпаўкі. Там іх больш за дзесятак. «Пад кожным земляным насыпам — свая таямніца, свая аповесць пра мінулае, свае археалагічныя скарбы». Ёсць звесткі, што беларускі археалаг абследаваў гарадзішча, курганныя могілкі і старажытныя стаянкі людзей каля Пуцькоў і Прыльпаўка.

Да старажытнага каменнага крыжы сапраўды ёсць каля вясковых грамадзянскіх могілак Пуцькоў. Яны вышыней за метр, і на іх абсалютна няма ніякіх надпісаў. І нават яшчэ да вайны, расказвала маці Наталі Лёўшынай, старыя людзі не ведалі, хто і калі пад іх пахаваны. Ёсць толькі нагалоскі, казалі ў Чавускім раённым краязнаўчым музеі, што нібыта пад крыжамі пахаваны праваслаўныя, якія загіннулі ў вайну са шведамі. Але дакументаўнага пацвярджэння гэтым звесткам няма.

Старшыня сельсавета сказала, што гадоў пяць там мясцовыя людзі бачылі сляды каля крыжоў — пад імі, відавочна, капалі, але на ўрад ці што знайшлі.

Тут дарэчы ўзгадаць і крыж з камянямі ў Вялікім раёне, распове пра які і стаў нагодай для ліста чытачка. «Звязда» расказала пра іх у артыкуле «Зьсмоўні Стоўнхэнд» у нумары за 6 чэрвеня. У гэтым паблізу вёскі Заазер'я стаяць вялікія каменныя крыжы і паўсферы ад яго размешчаны некалькі дзесяткаў валуноў з выбітымі на іх крыжамі ды малюнкамі. Ёсць таксама ўражанне, што і там таксама пабывалі «чорныя» капальнікі.

Ва ўсякім разе, некалькі тыдняў таму не ўдалося знайсці каменна, на якім ёсць вываа чалавечка. Праўда, ёсць яшчэ малая надзея, што яго зацкалі галёмні леснікі, якія прыбіраю тэрыторыю.

Падзякавала Ілона ІВАНОВА.



Вялікі каменны крыж у Вялікім раёне.



На адным з камяняў у лесе каля Заазер'я праглядаецца чалавечка.

ШТО ГЛЯДЗЯЦЬ КІНАМАНЬЯКІ

Праект «Канаманія» за пяць гадоў свайго існавання ў Мінску спадабыў, прыжыўся і паспяхова працягваецца. Яшчэ б: ёсць магчымасць глядзець карціны, якія былі ўключаны ў конкурсную і пазаконкурсную праграму апошняга Канскага кінафестывалю і якія не дэманстраваліся ў нашых кінатэатрах. Спрэс адзіна эксклюзіў для кінагурману.

Новы сезон праекта, які заснавалі радыёстанцыя Unistar і УП «Кінавідапраект» пачнецца з паказу псіхалагічнага трылера «Задзяк» рэжысёра Дэвіда Фінчэра. Сялёта ён быў паказаны ў першы конкурсны дзень Канскага кінафестывалю і карыстаўся поспехам у публікі.

«Задзяк» — гэта мянушка крывавага забойцы, які ў 60-я гады трымаў у жаху Сан-Францыска, якая так і не адолеў злычыв. Хоць Рэжысёр Дэвід Фінчэр сведчыць, што яго мэта была не ў тым, каб распусьціць аб крыва-вых злодзействах.

Дарэчы, пра свае мэты рэжысёр распавядае беларускім гледачам сам — у эфіры радыё Unistar на працягу мінскага паказу. Фільм будзе дэманстравана ўсюго чатыры дні з 28 верасня ў Домах кіно.

ЗАВОЧНЫЯ АБЯЦАННІ

Адкрываць кінафестываль «Лістапад» сялёта будзе фільм Станіслава Гаварухіна «Артыстка». На гэты раз праца расійскага мэтра, які ўжо атрымаў прызы «Лістапада», пойдзе па-за конкурсам.

Але прэзідэнтаў на «Лістападаўскія» «Лісты» будзе досыць: удзельнікамі беларускага кінафестывалю стануць прадстаўнікі 33 краін. Пры гэтым арганізатары збіраюцца зрабіць акцэнт на беларускім кіно.

Яго ў праграме увасабляе дэбютная праца Мары Мажабэ «Ворагі» і фільм расійскага рэжысёра Генадзея Полака «Вока за вока». Беларускае кіно — тое, што зроблена ў Беларусі.

І ў першым, і ў другім выпадку гэта так, здзімаліся яны на «Беларусьфільме». Але абедзве карціны пры гэтым трэба лічыць сумеснымі расійска-беларускімі праектамі.

Ёсць такая музыка!..

Сярод камерных фестывалю Беларусі той, што ладзіцца ў Мсціславе, вылучаецца сваім сучасным гучаннем: ён прывесчаны музычнай класіцы XX стагоддзя.

Такі гонар выпаў гораду нездарма: тут у 1922 годзе была напісана першая беларуская опера «Вызваленне працы». Яе аўтар Мікалай Чуркін быў пачынальнікам беларускага кампазітарскага школы. Ён вельмі любіў зямлю, на якой жыў, там Мсціслаў аддае пашану творцы, прывесчваю яму фестываль, які адкрываецца 28 верасня.

Разам з музычнай самога Чуркіна ў Мсціславе гучалі творы выдатных беларускіх кампазітараў мінулага стагоддзя — Багатырова, Глебава, Агеліёна, Аладова. Але час пракласці музычны масток у XXI стагоддзі. Асоба, якой выпала гэта зрабіць у рамках Рэспубліканскага фестывалю камернай музыкі, — кампазітар Дамітрый Смольскі. Аўтарскі канцэрт з яго творчым падрытываў Нацыянальны канцэртны аркестр Беларусі і яго камерныя калектывы. І гэта трэба было б зрабіць не толькі для таго, каб адзначыць 70-ы год у жыцці кампазітара. Яшчэ і таму, што Смольскі працуе сёння ў самым складаным буйным жанраў музычнага мастацтва, яно часта называюць кампазітарам-філосафам, кампазітарам-інтэлектуалам.


А паслухаць разумнага чалавек вельмі карысна. Народны артыст Беларусі, прафесар Дамітрый Смольскі сам стане удзельнікам фестывалю — пра таямніцы музыкі і яго можна будзе спытаць падчас творчай сустрэчы. Але ёсць свае творчыя таямніцы і ў прафесара Мікалая Волкава, загадчыка кафедры медных духавых інструментаў Беларускага дзяржаўнага акадэміі музыкі. Ён правядзе майстар-клас у школе мастацтваў. Акрамя таго, мастацкі кіраўнік фестывалю Міхаіл Фінбег уключыў у праграму камерны канцэрт «Музыка роднага краю». Але ў суботу прагучаць «Залатыя шыяры светы», як жа без іх. Можна, дзеля таго, каб адлучыць роліцу паміж музычнай і...музыкай.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Сёння

Table with weather forecast for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Includes sunrise, sunset, and moon phase information.

Надвор'е на зяўтра



...у суседзях

Table with weather forecasts for neighboring cities: Варшава, Масква, Вільнюс, Рыга, Кіеў, С-Пецярбург.

27 верасня


1362 год — 645 гадоў назад адбылася бітва паміж войскам Вялікага княства Літоўскага і аб'яднаным войскам Крымскай, Перакопскай і Ямбалускай арміяй на рацэ Сіня Воды (левы прыток Паўднёвага Буга).

Увосень 1362 года князь Альгерд з войскам, якое было сабраны ў Беларусі і папоянута апалячэнцамі з Валыні і Кіеўшчыны, рушыў з Кіева на захадняе Падолле. Правіўшы выдатна тактычнаю здольнасцю і ўмелаю кіраўніцтва боём, Альгерд пасля першай жа сутчкі прымуся ворага атавацца ўцекам. Асабліва вызначыліся ратнікі з Навагрудка, якімі камандавалі Карыятавічы. У выніку гэтай перамогі ВКЛ пашырыла сваю тэрыторыю да ўсцяў Дняпра і Днястра, замацавала ў сваім складзе Чарнігаўскае княства, Падолле, Валыні і Кіеўшчыну. Пачалося вызваленне ўсходне-славянскай зямлі ад ардынскага панавання.

1533 год — нарадзіўся Стафан Баторый, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага і кароль Польшчы, выдатны палкаводзец, удзельнік Лівонскай вайны. У 1579 годзе заснаваў Акадэмію ў Вільні (пазней — Віленскі ўніверсітэт). Рэзідэнцыю трымаў у Гродне. Тут і памёр у 1586 годзе.

«Сяброў чаркі за сяброў не лічы, бо яны — сябры твайі чаркі, а не твае сябры».

Кей-Кавус (1021—1098), персідскі пісьменнік.



— І чым усё скончылася? — Яны жывуць разам з намі ў нашай кватэры.

Сямейная пара на прыёме ў псіхолага. Муж: — Доктар... Тут вось гэтая, якая там заўсёды... Карацей кажучы, скардзіцца, што я ёй мала ўвагі ўдзяляю!

— Мама, у нас новы камп'ютар? — Так, сыноч.

— А што гэта з чырвонымі вагняма сядзіць кала маніторы?

— Гэта, сыноч, тата да Інтэрнэту падключыўся...

КУП «Мінскі абласной центр учета недвижимости»

проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет) нежилого неиспользуемого помещения с отдельным входом (общ. пл. 263 кв. м) находящегося на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 27, с условием его использования под объект общественного питания (столовая, кафе). Начальная цена — 5 900 000 бел. руб. Оплата стоимости права аренды производится в течение 5 дней на р/с арендодателя. Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор аренды заключается сторонами в течение 10 календарных дней после полной оплаты. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 30.10.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.10.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в Интернете: www.rlt.by

Advertisement for 'Міжнародны в.луб' (International Club) featuring Polish and Russian partners. Includes contact information and a list of services.

Advertisement for 'Міжнародны в.луб' (International Club) featuring Polish and Russian partners. Includes contact information and a list of services.